

Белорусский государственный университет  
Филологический факультет  
Кафедра классической филологии

Аннотация к дипломной работе

**«ГРАММАТИЧЕСКАЯ И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ  
ОМОНИМИЯ В ЛАТИНСКОМ И ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ»**

Пашукевич Екатерина Владимировна

Научный руководитель:  
кандидат филологических наук, доцент  
Гомон Дмитрий Николаевич

2022

# **РЕФЕРАТ**

**Пашукевич Екатерина Владимировна**

## **ГРАММАТИЧЕСКАЯ И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ В ЛАТИНСКОМ И ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ**

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (29 источников) и приложения (7 таблиц, 2 группы схем); полный объем работы – 54 страницы, объем приложения – 6 страниц.

**Ключевые слова:** ОМОНИМИЯ, ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ, ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ, ТИПОЛОГИЯ, КОНВЕРСИЯ.

**Объект исследования:** грамматические и лексические формы в латинском и древнегреческом языках.

**Предмет исследования:** омонимия в латинском и древнегреческом языках.

**Цель дипломной работы:** описание грамматической и лексико-грамматической омонимии в латинском и греческом языках.

**Методы исследования:** описательный, сравнительный.

**Научная новизна:** исследование предполагает совместное изучение грамматической и лексико-грамматической омонимии, их особенностей в латинском и древнегреческом языках, а также сопоставление и сравнение этих явлений в двух классических языках.

**Практическая значимость полученных результатов:** итоги исследования могут быть применены для практических занятий на филологических факультетах высших учебных заведений. Кроме того, материалы исследования могут быть полезны для изучения новых языков, как разговорных, так и мертвых.

Настоящее исследование является самостоятельным научным проектом, который отвечает поставленным целям.

## РЭФЕРАТ

Пашукевіч Кацярына Уладзіміраўна

### ГРАМАТЫЧНАЯ І ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНАЯ АМАНІМІЯ ЎЛАЦІНСКАЙ І СТАРАЖЫТНАГРЭЧАСКАЙ МОВАХ

Дыпломная работа складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц (29 крыніц) і дадатку (7 табліц, 2 групы схем); поўны аб'ем работы – 54 старонкі; аб'ем дадатку – 6 старонак.

**Ключавыя слова:** АМАНІМІЯ, ГРАМАТЫЧНАЯ АМАНІМІЯ, ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНАЯ АМАНІМІЯ, ТЫПАЛОГІЯ, КАНВЕРСІЯ.

**Аб'ект даследавання:** граматычныя і лексічныя формы ў лацінскай і старажытнагрэчаскай мовах.

**Прадмет даследавання:** аманімія ў лацінскай і старажытнагрэчаскай мовах.

**Мэта дыпломнай работы:** апісанне граматычнай і лексіка-граматычнай аманімії ў лацінскай і старажытнагрэческай мовах.

**Метады даследавання:** апісальны, параўналъны.

**Навуковая навізна:** даследаванне прадугледжвае сумеснае вывучэнне граматычнай і лексіка-граматычнай аманімії, іх асаблівасцяў у лацінскай і старажытнагрэческай мовах, а таксама супастаўленне і параўнанне гэтых з'яў у дзвюх класічных мовах.

**Практычная значнасць атрыманых вынікаў:** вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны для практичных заняткаў на філалагічных факультэтах вышэйшых навучальных устаноў. Акрамя таго, матэрыялы могуць быць карысныя для вывучэння новых моў, як гутарковых, так і мертвых.

Дадзенае даследаванне з'яўляецца самастойным навуковым праектам, які адказвае пастаўленым мэтам.

## **RESUME**

**Pashukevich Ekaterina**

### **GRAMMATICAL AND LEXICAL-GRAMMATICAL HOMONYMY IN LATIN AND ANCIENT GREEK**

The thesis consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references (29 references) and an attachment (7 tables, 2 chart groups); the length of the work is 54 pages and the length of the attachment is 6 pages.

**Keywords:** HOMONYMY, GRAMMATICAL HOMONYMY, LEXICO-GRAMMATICAL HOMONYMY, TYPOLOGY, CONVERSION.

**Object of the research:** grammatical and lexical forms in Latin and Ancient Greek.

**Subject of the research:** homonymy in Latin and Ancient Greek.

**The purpose of the thesis:** specification of grammatical and lexical-grammatical homonymy in Latin and Ancient Greek.

**Research methods:** descriptive, comparative.

**Scientific novelty:** the research involves the joint study of grammatical and lexical-grammatical homonymy, their features in Latin and Ancient Greek, as well as the comparison and contrast of these phenomena in the two classical languages.

**Practical significance of the results obtained:** the results of the study can be applied for practical classes at the philological faculties of higher educational institutions. In addition, the materials of the research can be useful for learning new languages, both spoken and dead.

The current research is an independent scientific project that meets the set goals.